

УДК 811.161.3

Яўген Іваноў  
(Магілёў, Рэспубліка Беларусь)

## МІЖУЗРОЎНЕВАЯ АМОНІМІЯ ПАРЭМІЯЛАГЧНЫХ, ФРАЗЕАЛАГЧНЫХ І ЛЕКСІЧНЫХ АДЗІНАК МОВЫ

У артыкуле разглядаецца з'ява межсуроневай амоніміі пареміологических, фразеалагічных і лексічных адзінак мовы. Вызначаюцца прынцыпты адукцыі межсуроневай амоніміі паміж ідышымі сінтаксічна эквівалентнымі пратанове з лексикализаванным і нелексикализаванным значэннем у беларускай і рускай мовах.

**Ключавыя слова:** парэмія, фразеалагізм, ідышымы, лексема, амонімія.

*Иванов Е. Межсуроневая омонимия паремиологических, фразеологических и лексических единиц языка.*

В статье рассматривается явление межсуроневой омонимии паремиологических, фразеологических и лексических единиц языка. Определяются принципы образования межсуроневой омонимии между идиомами синтаксически эквивалентными предложению с лексикализованным и нелексикализованным значением в белорусском и русском языках.

**Ключевые слова:** паремия, фразеологизм, идиома, лексема, омонимия.

*Ivanov E. Interlevel homonyms paremiological, phraseological and lexical units.*

The article deals with the phenomenon of homonyms paremiological, phraseological and lexical units. Defines the principles of formation of interlayer between homonyms idioms syntactically equivalent to the proposal from the lexical and non-lexical semantics in the Belarusian and in the Russian.

**Keywords:** paremia, phraseologism, idiom, lexeme, homonymy.

Пад ідышматычнымі прыказкамі трэба разумець такія прыказкі, якія не маюць літаральнага значэння (г. зн. пры спробе іх сінтаксічнага членення пераўтвараюцца ў свабодныя сказы тоеснага лексічнага складу і натуральна губляюць значэнне прыказкавага абагульнення) або наогул страцілі сваю ўнутраную форму, напр.: бел. *Папраў казе хвост* ('Не ўмешвайся не ў сваю

справу”); руск. *Год прожил, так и рог нажил, другой проживешь – и второй наживешь* (“З гадамі чалавек разумнее”).

Прыказкі здолны страчваць матываванасць свайго значэння не толькі праз гістарычна абумоўленае знікненне тых рэзalій, што былі пакладзены ў аснову вобразнага абагульнення речаснасці, але і ў выніку узуальных трансфармацый у маўленні сваёй знешнія формы. Апошняе звычайна назіраецца пры скараченні той часткі прыказкі, якая змяшчае “след свайго паходжання ад вобраза” [1, с. 98]. Параўн.: руск. *Голод не тётка, пирожска не подсунет і Голод не тётка*.

Зазначым, што страта прыказкамі літаральнага значэння абагульнення даволі рэдкая з’ява. Гэта звычайна суправаджаецца іх фразеалігізацыяй – г. зн. узнікненнем унікальной семантычнай сувязі паміж кампанентамі прыказкі, што дэтэрмінуе начленнасць яе значэння. Апошняе стварае падставы для пераходу прыказак у разрад фраземных адзінак мовы. Параўн.: бел. *Што ўбіў, тох ўехаў* – прыказка (“як сцёбнеш каня, так ён і пачыгне”); *что убий то уехай* – фразема (“бесклапотны, гультайваты, такі, што толькі пад прымусам робіць што-небудзь”).

Такога кшталту лінгвістычны феномен мэтазгодна вызначыць як “міжуздруйневая аманімія”.

Вядома, што канстантнай харектарыстыкай моўнай сістэмы з’яўляецца іерархічнасць і структурная аўтаномнасць, замкнёнасць (але не ізаляванасць) ўзроўняў яе адзінак. Дапушчальнасць магчымасці міжуздруйневай аманіміі не павінна супярочыць прынцыпу структурна-іерархічнай непранікальнасці ўзроўняў моўнай сістэмы, паколькі з’яўляецца толькі яшчэ аднім паказчыкам разумення сукупнасцяў элементаў самой моўнай сістэмы і яе падсістэм як размытых недакладных мностваў, адноснага харектару іх замкнёнасці. Значэнне шырока вядомай “лінгвістычнай пераменай” Л. Задэ ў такім выпадку можа распаўсяджацца не толькі на ўласна “словаў і сказы” як адзінкі адпаведнай падсістэмы мовы, але і на іх як элементы структуры мовы, звязаныя паміж сабой узроўнева-іерархічнымі адносінамі і маючыя адпаведны статус, што, сваю чаргу, можа быць зменшы, як і сама лінгвістычная пераменна. Пры гэтым разуменне адноснага харектару структурна-іерархічнай замкнёнасці ўзроўняў прадугледжвае не асэнсаванне міжуздруйневай аманіміі як выніку іх хаатычнага “перакрыжавання”, а існаванне пэўных заканамернасцей яе узімкнення (найянасць адпаведных ўмоў, правілаў, фільтраў і г. д.).

Пераважная колькасць фактаў міжуздруйневай аманіміі прыпадае на выпадкі, калі нейкая (зразумела, значымая) адзінка пэўнага ўзроўню мовы функцыянуе ў якасці адзінкі наступнага, “вышэйшага” ўзроўню, але не набывае істотна “новага” плана зместу (г.зн. асиметрыя знешнія формы і плана зместу адпаведнага знака функцыянальна дэтэрмінаванай і адпаведным чынам абмежаванай). Яскравым прыкладам такой міжуздруйневай аманіміі можна лічыць хрэстаматыйны ўзор дэманстрацыі якансага, а не колькаснага (па ступені складанасці), адрознення элементаў розных ўзроўняў структуры мовы – супадзенне сказа, слова, марфемы і фанемы ў лацінскім I (‘ідзі’), якое было адзначана А. А. Рэфармацкім [2, с. 35]. Тут кожная адзінка, што ўжываецца ў

якасці адзінкі наступнага, “вышэйшага” ўзроўню, не страчвае структурны сувязі з сваім узроўнем, таму што, па-першае, натуральна не ўступае з ім у адносіны іерархічнасці, хаця і можа мець ускладнёную фармальную структуру. На ўзроўні сказа слова *I* спалучаецца са спецыфічнай для выказвання інтанацыяй, паводле проціпастаўлення, напр., такому сказу, як *I тесит* – ‘ідзі са мной’, у якасці слова *I* адрозніваецца ад марфемы *I* больш складанай марфалагічнай структурай – *I + o*, паводле проціпастаўлення з *I-te* – ‘ідзіце’ [3, с. 109], што аднак нельга разглядаць, і асабліва на ўзроўні сказа, менавіта як узроўневае камбінаванне. А па-другое, кожная адзінка, што ўжываецца ў якасці адзінкі наступнага, “вышэйшага” ўзроўню моўнай інтэграцыі, не страчвае ў гэтым выпадку свабоднага (або несвабоднага як не менш універсальнага) хараکтару сваёй пабудовы з адзінак “ніжэйшага” ўзроўню.

Зусім іншае можна назіраць, калі нейкая адзінка пэўнага ўзроўню моўнай структурацыі функцыянуе ў якасці адзінкі таго ўзроўню, з элементаў якога яна сама складаецца. Асноўная маса такіх выпадкаў міжуузроўневай аманіміі прыпадае на фразелагічныя спалучэнні з лексікалізаваным значэннем (бо устойлівия непрэдэкатыўныя спалучэнні слоў не з’яўляюцца адзінкамі асобнага ўзроўню моўнай структурацыі). Напр.: бел. *коjныы сабака* (‘усякі, любы’); *біць лынды* (‘гультаяваць або бяздзейнічаць’); *даць пудла* (‘памыліцца або прамахнунца, не пацэліць’); *начай зязюля* (‘жонка’); *тут быў тут няма* (‘хуткі, рухавы *xто*’); *да Масквы ракам не паўстаўляеш* (‘багата чаго-н.’) і да т. п.

Другая разнавіднасць такога кшталту міжуузроўневай аманіміі прадстаўлена функцыянованнем адзінак лексічнага ўзроўню ў якасці марфем, што, як правіла, вельмі моцна абмежавана словаўтваральнымімагчымасцямі пэўнай моўнай сістэмы і таксама не з’яўляецца распаўсюджаным, – гэта, напрыклад, у беларускай і рускай мовах пераважна выпадкі далучэння да слоў паўназначных і службовых лексічных адзінак у якасці префіксau, якія, у прыватнасці, увогуле адрозніваюцца ў сістэме афіксальных адзінак блізкасцю паводле свайго плана зместу і структурнай самастойнасці да слоў, а таксама выпадкі ўтварэння новых слоў шляхам словаскладання і зрашчэння. Захаванне прынцыпу “нераскладальнасці” (непадзельнасці на меншыя адзінкі таго ж роду) пры міжуузроўневай аманіміі названага тыпу лексічных і звышслоўных па сваёй фармальнай структуры адзінак дасягаецца за кошт страты той адзінкай, што функцыянуе за межамі свайго ўзроўню, здольнасці свабодна камбінавацца з адзінакамі “ніжэйшага” ўзроўню (таго, дзе ўтвараецца аманімія) з прычыны замацавання ў межах апошняга за дадзенай адзінкай такога значэння, якое не вынікае са значэнняў складаючых яе кампанентаў (яе “фразелагізацыі” ў широкім сэнсе), г. зн. замацавання за ёй істотна новага плана зместу.

Такім чынам, можна вылучыць наступныя агульныя заканамернасці ўтварэння міжуузроўневай аманіміі паміж сказамі (сінтаксемамі) і словамі (лексемамі):

1) калі лексічнае напаўненне сказа складаецца з аднаго слова, “новы” змест не замацоўваецца за знешній формай адпаведнай лексічнай адзінкі, г.зн. міжуузроўневая “аманімія” ў гэтым выпадку мае яскрава функцыянальны

характар і не вядзе да ўтварэння структурна “новай” значымай адзінкі, якая можа аўтаномна і рэгулярна функцыянаваць у “новай” якасці (па-сутнасці, гэтую з’яву можна кваліфікаваць як “міжузроўневую полісемію”);

2) калі агульнае значэнне фразы з сінтаксічнай структурай сказа лексікалізуеца ў маўленні, гэта абавязкова суправаджаеца ўзікненнем унікальной сувязі паміж кампанентамі фразы (а г.зн. і ўнікальной сувязі паміж яе новым планам зместу і зневажай формай), што дэтэрмінуе, у сваю чаргу, ўтварэнне структурна новай адзінкі (тут назіраеца аманімія ва ўласным сэнсе гэтага слова).

Трэба аднак зазначыць, што далёка не кожная ўстойлівая фраза з сінтаксічнай структурой сказа, якая мае лексікалізацію агульнае значэнне, уступае з той адзінкай, што з’яўляеца яе прататыпам, у адносіне менавіта міжузроўневай аманімії (resp. абавязкова пачынае функцыянаваць паводле правіл спалучальнасці ўжо лексічнага ўзроўню моўнай інтэграцыі). Асноўная колькасць выпадкаў лексікалізацыі агульнага значэння сказаў прыходзіцца на звычайнью, не міжузроўневую аманімію (набыццю фразамі з сінтаксічнай структурой сказа, што маюць лексікалізацію значэнне, якасці іншай ўзроўневай спалучальнасці звычайна перашкаджае іх аб’ём, а таксама адпаведнае інтанацыйнае афармленне, якое дэтэрмінуеца пэўнымі адценнямі значэння адпаведнай пераасэнсаванай фразы). З другога боку, далёка не кожная ўстойлівая фраза з сінтаксічнай структурой сказа, што функцыянуе ў якасці адзінкі лексічнага ўзроўню, мае лексікалізацію значэнне. Напр.: руск. *палка о двух концах* (‘тое, што можа выклікаць і станоўчыя, і адмоўныя вынікі, дапускае і добры, і дрэнны канец’).

Сярод фразеалагізаваных спалучэнняў з лексікалізаціям агульным значэннем адзінкі са структурой скончанай фразы прадстаўлены, як ужо згадвалася, амаль адзінковымі фактамі. У рускай мове, напрыклад, такіх выпадкаў зусім няшмат (усяго, па нашых падліках, не больш за сто адзінак). А ўстойлівія фразы з лексікалізаціям агульным значэннем, якія па сваёй структуре належыць да прыказкавых, наогул можна пералічыць амаль на пальцах. Параўн.: *Не бей лежачага* (хто ‘тультайаваты, безадказны’ або *что* ‘лёгкая, нецяжкая, звычайна аб якой-н. працы’); *Темна вода во облацах* (‘незразумела’); *Две сапога – пара* (хто ‘падобныя, хто-н. адзін на аднаго’) і да т. п.

#### СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

- Потебня А. А. Из лекций по теории словесности : Басня. Пословица. Поговорка [1892] / А. А. Потебня // Теоретическая поэтика / А. А. Потебня ; сост., вступ. статья, коммент. А. Б. Муратова. – М. : Высшая школа, 1990. – С. 55–131.
- Реформатский А. А. Введение в языкознание [1955] / А. А. Реформатский ; под ред. В. А. Виноградова. – 5-е изд., испр. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 536 с.
- Уровни языковой структуры // Общее языкознание : внутренняя структура языка / отв. ред. Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1972. – Гл. 2. – С. 92–119.

*Стаття надйшла 16.09.2015 року*